



ПРАЛЕТАРЫ І УСІХ КРАІН, ЯДНАЙЦЕСЯ!

БЕЛАРУСКИ УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА І ПРАФКОМА
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА

1981

II

ЧЭРВЕНА
ЧАЦВЕР
№ 23 (1323)

Выходзіць раз
у тыдзень.

Цана 2 кап.



КАНСУЛЬТАЦЫЙНЫ ПУНКТ

для абітурыентаў-81, створаны пры камітэце камсамола БДУ, працуе 3 дні ў тыдзень. Кожны панядзелак, аўторак, суботу ўсіх, хто марыць стаць студэнтам універсітэта, чакаюць у 608-й аўдыторыі галоўнага корпусу з 19 до 21 гадзіны. Тут можна азнаёміцца з правіламі прыёму ў Белдзяржуніверсітэт, атрымаць патрэбную інфармацыю.

В. ЛАПІКАЎ.

СТУДЭНТЫ

I—II курсу геаграфічнага факультэта сталі ўдзельнікамі першай пробнай навукова-спартыўнай экспедыцыі па БССР, якія ў далейшым рэгулярна будуць праводзіцца факультэтам сумесна з інстытутам геохіміі і геофізікі АН БССР.

Маршрут праходзіў па мяккіх Валдайскага аледзянення. Удзельнікі экспедыцыі наведалі ландшафтны запаведнік Благіт-ныя азёры, пазнаёміліся з рознымі формамі рэльефу. Зараз уся група рыхтуецца да паходу ў Карпаты. Мы атрымалі залучэнне па збору геалагічных абразцоў.

В. БУНТА,
студэнт II курса геафака.

АБ ПАДРЫХТОЎЦЫ

да выпускных экзаменаў на падрыхтоўчым аддзяленні ішла гаворка на чарговым пасяджэнні савета ПА. На ім разглядалася таксама пытанне аб допуску да экзаменаў кожнага са слухачоў аддзялення.

А. ЛАЗОЎСКИ.

УНІВЕРСІТЭЦЫЯ

КАЛЕКТЫВЫ

мастацкай самадзейнасці — народная харавая капэла і народны танцавальны ансамбль «Крыжачок» — рыхтуюцца да паездкі ў Рыгу на VIII міжрэспубліканскае свята песні і танца «Гаудэамус-81», дзе яны разам са студэнтамі Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі імя А. В. Луначарскага будуць прадстаўляць нашу рэспубліку.

А. БЯЛОЦКІ,
член праўлення студэнцкага клуба.

ЛІТАРАТУРА ПА ТЭМЕ

«Навука і вытворчасць» экспанавалася на апошнім адкрытым аглядзе кніг, арганізаваным бібліятэкай з мэтай аказаць практычную дапамогу чытачам, якія ўдзельнічаюць у навукова-даследчай рабоце.

А. СІНКЕВІЧ,
загадчыца аддзела рэдкай і каштоўнай кнігі.

ТВАЮ ЗАЛІКОЎКУ, СТУДЭНТ

Паўнютка чытальныя залы сёння красамоўна сведчаць аб тым, што прыйшла адказная і важная пара для кожнага студэнта — чарговая сесія. Аб тым, як падрыхтавацца да яе, паведамілі намеснікі дэканаў факультэтаў.

А. В. Самусенка, ФПМ:

— Як і заўсёды, зацверджаны расклад экзаменаў. Працуюць кансультацыйныя пункты па розных дысцыплінах. Яны ў нас створаны пры кожнай кафедре. За дапамогай ці парадай можна звярнуцца кожны студэнт.

Увогуле ў гэтым годзе летняя сесія на нашым факультэце будзе праходзіць у больш складанай абстаноўцы. У нашым корпусе разме-

шчана прыёмная камісія, заняты аўдыторыі. І таму экзамены пераносіцца амаль ва ўсе карпусы універсітэта: на хімфак, геафак і г. д. Але нягледзячы на некаторыя цяжкасці, мы сустрэкаем сесію аптымістычна.

Я. А. Ушакоў, фізфак:

— На пасяджэнні факультэцкага савета заслухоўвалася пытанне аб падрыхтоўцы да сесіі. Складзены графік кантролю экзаменацыйнай се-

сіі дэканатам і партыйным бюро. Станоўча вырашана пытанне аб датэрміновай здачы экзаменаў студэнтамі, якія едуць у будаўніцтва. У будаўніцтвах паводзіць тых, хто паспяхова здае сесію. Ёсць усе падставы думаць, што яна прайдзе на высокім узроўні.

Ф. А. Шупляк, гістфак:

— У акадэмічных групах прайшлі камсамольскія сходкі, прысвечаныя падрыхтоўцы да сесіі. Старасты давалі да студэнтаў «Палажэнне аб курсавых экзаменах і заліках у вышэйшых навуковых установах СССР».

Вострым застаецца пытан-

не аб забяспечанасці нашых студэнтаў вучэбнай літаратурай, дапаможнікамі па многіх прадметах. У многіх бібліятэчных падручніках не хапае карт. Мы прадугледжвалі гэта і на працягу навучна-нага семестра імкнуліся даць студэнтам як мага больш матэрыялу на лекцыях і практычных занятках.

Байцы СВА аб'яднаны ў нас у спецыяльныя групы з асобным раскладам экзаменаў.

96,9 — гэта наш бал у мінулагагоднюю летнюю сесію. Імкнемся, каб і ў гэтым годзе ён быў не ніжэйшы.

Запісаў М. ЛАХВІЧ.

СЕСІЯ

ПАДВОДЗІМ ВЫНІКІ

НА ПАВЕРЦЫ ТАЛЕНТЫ

ПРЫ ПАДВЯДЗЕННІ ВЫНІКАЎ развіцця мастацкай самадзейнасці на ўсіх факультэтах за 1980-81 навуковы год улічваліся балы за ўдзел ва ўніверсітэцкім аглядзе, конкурсе агітбрыгад, правядзенне дзён факультэтаў, колькасць студэнтаў-членаў агульнаўніверсітэцкіх творчых калектываў. Месцы паміж факультэтамі размеркаваліся наступным чынам: механіка-матэматычны, філалагічны, гістарычны, журналістыкі, фізічны, юрыдычны, хімічны, радыёфізікі і электронікі, біялагічны, геаграфічны, ФПМ.

Павысіўся ўзровень мастацкай самадзейнасці студэнтаў-фізікаў. Яны прадставілі не толькі цікавую канцэртную праграму, але і адну з лепшых агітбрыгад — і з 10-га месца ў мінулым годзе ўзняліся на 5-е. Немалая заслуга ў гэтым дэканата фізічнага факультэта і адказнай за культмасавую работу пцікурснацы Ірыны Паснянковай.

Аналізуючы мастацкую самадзейнасць факультэтаў, мы

вызначылі, што лепшыя паказчыкі там, дзе найбольшая колькасць студэнтаў наведвае агульнаўніверсітэцкія калектывы. Гэта і зразумела — члены мастацкіх калектываў, якімі кіруюць прафесіяналы, назаваны вопыт пераносіцца на факультэцкую самадзейнасць. Мехмат, гістфак і ФПМ паказалі выдатныя танцавальныя пастаўкі — заслуга ўдзельнікаў народнага ансамбля народнага танца «Крыжачок». У біелагаў вельмі прафесійна былі выкананы вакальныя нумары — на факультэце шмат спевакоў з універсітэцкай народнай харавой капэлы.

На юрыдычным факультэце працуе філіял студэнцкага клуба. Вынік не прымусіў сябе доўга чакаць. Юрысты былі дэвятымі — сталі шостымі, а па канцэртнай праграме занялі пятае месца.

Яркую самабытную праграму паказалі журналісты. Па масавасці ім сёлета не было роўных. Але, на жаль, побач з амаль прафесійнымі выступленнямі прадстаўлены былі не-

дастаткова падрыхтаваныя нумары.

Здзіўленне і трывогу выклікае становішча мастацкай самадзейнасці на ФПМ. З аднаго боку, у матэматыкаў-прыкладнікоў выдатны тэатр мініяцю, на базе якога працуе універсітэцкі тэатр, факультэцкая агітбрыгада прэтэндуе на званне «народная», цікава працуе студэнцкі клуб «Красавік». І разам з тым — апошняе месца ва ўніверсітэцкім аглядзе-конкурсе (у мінулым годзе — трэцяе). Вывад: грамадскія арганізацыі факультэта не займаліся сур'ёзна мастацкай самадзейнасцю, не імкнуліся сфакусіраваць усе факультэцкія таленты, пусцілі падрыхтоўку да агляду на самацёк.

Спадзяемся, што ў наступным навуковым годзе ўсе факультэты з усяй сур'ёзнасцю возьмуцца за культурна-масавую работу, а студэнцкі клуб дапаможа ўсім зацікаўленым вырашыць любое арганізацыйнае ці метадычнае пытанне.

У. МАКАРЭВІЧ,
дырэктар студэнцкага клуба.

САРДЭЧНА ВІНШУЕМ!

Кандыдацкія дысертацыі ў красавіку—маі 1981 года абаранілі:

С. В. ВЯДЗЕРНІКАЎ, механіка-матэматычны факультэт, кафедра тапалогіі і матэматычнай логікі (навуковы кіраўнік прафесар А. С. Фядэнка).

М. А. ІВАНОВА, НДІ ПФП, лабараторыя паўправадніковай электронікі (навуковы кіраўнік прафесар А. Ф. Чарняўскі, старшы навуковы супрацоўнік М. І. Дзямчук).

Ф. А. ВУ ТХІНЬ, фізічны факультэт, кафедра агульнай фізікі (навуковы кіраўнік прафесар А. М. Сержэўскі, дацэнт Л. І. Бурла).

У. А. КАСЦЮК, біяфак, аддзел біяэнергетыкі (навуковы кіраўнік прафесар Я. Ф. Лунец).

І. В. ШАУРУК, кафедра гісторыі КПСС гуманітарных факультэтаў (навуковы кіраўнік дацэнт В. К. Каршук).

М. К. ЦЕЦЕРУКОЎ, кафедра гісторыі КПСС гуманітарных факультэтаў (навуковы кіраўнік прафесар І. М. Ігнаценка).

Л. А. ЧЭБЛАКОВА, кафедра марксісцка-ленінскай філасофіі прыроднаўчых факультэтаў (навуковы кіраўнік дацэнт Э. В. Клёсава).

А. А. ЛЯГЧЫЛІН, кафедра гісторыі філасофіі і логікі (прафесар А. С. Кляўчэня).

А. М. ЛЕБЕДЗЕЎ, кафедра гісторыі філасофіі і логікі (прафесар А. С. Кляўчэня).

Д. Г. РОТМАН, праблемная лабараторыя сацыялагічных даследаванняў (навуковы кіраўнік прафесар Г. П. Давідзюк).

І. Е. ШЫРШОЎ, кафедра марксісцка-ленінскай філасофіі гуманітарных факультэтаў (навуковы кіраўнік прафесар В. С. Сцёпін).

Т. А. САВІЦКАЯ, НДІ ФХП (навуковы кіраўнік прафесар Ф. М. Капуцкі).

А. А. ЯНОЎСКИ, гістарычны факультэт (навуковы кіраўнік дацэнт А. І. Кажушкоў).

В. Я. КАЧАРГІН, праблемная лабараторыя сацыялагічных даследаванняў (навуковы кіраўнік доктар філасофскіх навук І. І. Жбанкова).

В. В. ШУША, НДІ ПФП (навуковы кіраўнік прафесар В. Д. Ткачоў, дацэнт П. Ф. Лукашоў).

Жадаем усім далейшых творчых поспехаў і знаходак!



Экзамены дапамагае прымаць ЭВМ.

Фота А. СТАДУБА.

НА ЎЗНАГАРОДЫ РАДЗІМЫ АДКАЖАМ

ДА ТРЭЦЯГА ПРАЦОЎНАГА ГАТОВЫ!

ГЭТА ПАКАЗАЎ У ЗЛЁТ СБА УНІВЕРСІТЭТА



НЯДАЎНА ў Шчамысліцы адбыўся V злёт студэнцкіх будаўнічых атрадаў БДУ імя У. І. Леніна. Гэта — своеасаблівы залік падрыхтоўчага перыяду. Яго мэта: падвесці вынікі сацыялістычнага спаборніцтва на званне «Лепшая камсамольская арганізацыя па падрыхтоўцы СБА да трэцяга працоўнага семестра», вызначыць лепшы будаўнічы атрад у падрыхтоўчым перыяд. 14 правафланговым атрадам было прадастаўлена права ўдзельнічаць у злёце. Былі запрошаны таксама камісары і камандзіры ўсіх лінейных універсітэцкіх СБА.

Роўнымі радамі выстрайваюцца байцы на лінейку, прысвечаную адкрыццю злёту. Удзельнікам свята вітаюць прарэктар У. С. Багданаў, сакратар партыйнага камітэта М. Г. Елісееў, камісар Мінскага абласнога штаба І. Мішкарудны.

У іх словах — шчырае пажаданне поспехаў і ўпэўненасць у тым, што студэнты з гонарам апраўдаюць званне будатрадаўцаў БДУ імя У. І. Леніна. Павольна плыве ўверх сцяг. V злёт адкрыты.

Насычана рознымі мерапрыемствамі праграма злёту: конкурсы, агляды, спаборніцтвы, выпуск «баявых лістоў» і газет. Сумаваць няма часу.

Гавораць, што па вопратцы сустракаюць, па розуму праводзяць. Да гэтага трэба дадаць: СБА цэняць яшчэ і па рабоце. Вось чаму традыцыяй стала правядзенне конкурсу прафесійнага майстэрства. І хаця давалася не «гмахі будаваць», а зрабіць звычайныя насілкі, тут спатрэбілася не менш спрыту. Найлепш справіліся з гэтым байцы СБА «Славія» (юрфак). Акрамя гэтага, штаб па правядзенню злёту арганізаваў працоўны дэсант па ўборцы тэ-

рыторыі каля філіяла БДУ імя У. І. Леніна ў Шчамысліцы.

Цікава праходзілі спаборніцтвы па футболе, валебольу, перацягванню каната... Найбольш балельшчыкаў сабралі спаборніцтвы па падняццю 32-кілаграмавай гіры. Самымі моцнымі аказаліся Л. Езавіт і В. Ламака — байцы атрада «Верасы» (хімфак).

Быт будатрадаўца — гэта яго твар. Шмат чаму можна было навучыцца ў атрадаў «Кастрычнік» (гістфак), «Мара» (філфак), «Славія» (юрфак). Асабліва з густам, гумарам і фантазіяй аформілі філфакаўцы свой мікрагарадок. Гэтыя тры атрады аказаліся пераможцамі конкурсу на лепшае афармленне лагера.

Што галоўнае для студэнта на рабоце? Тэхніка бяспекі. Ёй будатрадаўцы прысвяцілі свае газеты. Адбыўся конкурс на лепшага грамадскага інспектара па тэхніцы бяспекі. Пераможцамі выйшлі М. Януцёнак, баец СБА «Дружба» (гістфак), У. Пальцаў з атрада «Мінчане» (мехмат) і В. Біеруля, баец СБА імя Ленінскага камсамола (факультэт радыёфізікі і электронікі).


Будатрадавец без песні — нельга гэта ўявіць. Цёпла сустракаюць студэнцкія агітбрыгады на будаўнічых пляцоўках, на палявым стане. Генеральнай рэпетыцыяй бываюць для іх конкурсы на такіх злётах. Вось і зараз паказалі яны праграмы, якія ўбачаць жыхары Карэліі і Якуціі, Малдавіі і роднай Беларусі. Перамаглі ў гэтым конкурсе агітбрыгады СБА «Спадчына» (юрфак), «Мара», «Мінчане».

А тым часам кампетэнтнае журы азнаёмілася з газетамі, якія выпускаліся «па гарачых слядах» злёту, ва ўмовах зусім не спрыяльных. Але гэта не знізіла ўзроўню газет: некаторыя СБА змаглі нават зрабіць фотаздымкі са злёту. Лепшымі прызнаны газеты атрадаў «Верасы», імя П. М. Машэрава (фізфак), імя С. П. Каралёва (фізфак). Трэба адзначыць таксама газеты СБА «Кастрычнік», «Мара», «Спадчына», якія былі прыгожа аформлены, матэрыял насценкі адпавядаў задачам, якія ставіліся перад рэдакцыяй.

Вось і падышоў к канцу V злёт будатрадаўцаў. Узнагароджваюцца граматамі і падарункамі пераможцы конкурсаў і спаборніцтваў. З заключным словам звяртаюцца да юнакоў і дзяўчат сакратар камітэта камсамола А. М. Рухля, ветэран будатрадаўскага руху В. А. Прокашава, выкладчыца БДУ імя У. І. Леніна.

Апушчаны сцяг, складзены палаткі. V злёт студэнцкіх будаўнічых атрадаў закончаны. А наперадзе — трэці працоўны семестр.


І. МІХАЙЛОўСКАЯ.
На здымках: імгненні злёту.
Фота А. Стадуба.



ВЫДАТНАЙ ВУЧОБАЙ І ЎДАРНАЙ ПРАЦАЙ!

І СЭРЦАЎ ПАЛЫМЯНЫХ ЖАР...

З МІТЫНГУ СТУДЭНТАЎ І СУПРАЦОЎНІКАЎ УНІВЕРСІТЭТА, ПРЫСВЕЧАНАГА ЎЗНАГАРОДЖАННЮ БАЙЦОЎ СБА ОРДЭНАМІ І МЕДАЛЯМІ РАДЗІМЫ



РАНИШНЯ ГАЗЕТЫ прынесли радасную вестку: за высокую паказчыкі, дасягнутыя ў дзесятай пяцігодцы ў саставе студэнцкіх атрадаў і паспехі ў вучобе, навуковай і грамадскай рабоце, Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР ўзнагародзіў ордэнамі і медалямі вялікую групу найбольш вызначыўшыхся студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, арганізатараў студэнцкіх атрадаў, супрацоўнікаў ВНУ і тэхнікумаў. Белдзяржуніверсітэт у спісе ўзнагароджаных прадстаўляюць: пяцікурснік гістарычнага факультэта Пётр Аксёчыц — ордэн Працоўнага Чырвонага Сцяга, Любоў Буцалева, IV курс філалагічнага факультэта — медаль «За працоўную доблесць», студэнт III курса юрыдычнага факультэта Віктар Шландыкаў — медаль «За працоўную доблесць» і чацвёртаккурснік факультэта радыёфізікі і электронікі Вячаслаў Малафееў — медаль «За працоўную адзнаку».

Урачысты мітынг, прысвечаны гэтай падзеі, адкрыў сакратар камітэта камсамола Белдзяржуніверсітэта А. М. Рухля.

Над радамі ўдзельнікаў мітыngu калышуцца чырвоным полымем сцягі, якія ўручаюць зводнаму будатраду БДУ, цэнтральным штабам СБА пры ЦК ВЛКСМ у 1969 годзе за актыўны ўдзел у будаўніцтве Волжскага аўтамабільнага завода ў Тальяці; Пскоўскім абкомам камсамола — лепшаму выязному зводнаму студэнцкаму будаўніцкаму атраду; Пскоўскім аблвыканкомам, аблсаўпрофам, абкомам ВЛКСМ — лепшаму выязному СБА, які працаваў на тэрыторыі вобласці; саветам калгасаў Маладзёўскай ССР — студэнцкаму атраду, які заняў першае месца ў сацыялістычным спаборніцтве; упраўленнем Пячорбуд Міністэрства транспартнага будаўніцтва — лепшаму СБА Беларусі на транспартнай будоўлі і г. д.

У прэзідыуме мітыngu — прадстаўнікі рэктарата, парткома, мясцовага камітэта, актывісты будаўнічага руху, ўзнагароджаныя.

Пасля абвешчання Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР слова прадстаўляецца сакратару камітэта камсамола гістарычнага факультэта, кавалеру ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга Пятру Аксёчыцу:

— Я глыбока ўсхваляваны і, канешне ж, бязмерна шчаслівы падзей сённяшняга дня. Але як бы ні было радасна асабіста мне, я павінен сказаць, што гэта высокая

ўзнагарода Радзімы па праву павінна знаходзіцца на сцягу камсамольскай арганізацыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна.

Урадавыя ўзнагароды, якія ўручаюцца групе студэнтаў нашага ўніверсітэта, — гэта вынік той вялікай і ўсебаковай работы партыйнага камітэта, рэктарата, камітэта камсамола, якая вялася ў гады X пяцігодкі па паляпшэнню і ўдасканаленню студэнцкага будаўнічага руху ў БДУ. Гэта вынік таго клопату і ўвагі, якая ўдзялялася будатрадам з боку дэканатаў, партыйных бюро, камітэтаў камсамола факультэтаў. У канчатковым выніку — гэта адзнака ўсяго студэнцкага будаўнічага руху нашай краіны з боку партыі і ўрада.

Пачынаючы з 1977 года, наш ўніверсітэт пастаянна становіўся пераможцам у сацыялістычным спаборніцтве сярод ВНУ рэспублікі па дзейнасці будатрадаў. І пра гэта гавораць лічбы. У працоўным семестры 1976 года ў зводным СБА ўніверсітэта працавала 2077 чалавек. Байцамі 66 атрадаў было асвоена 5,1 мільёна рублёў капіталаўкладанняў, узведзена 9 школ, 14 жылых дамоў, 12 ферм, 2 бальніцы, 5 магазінаў. Атрадамі, якія працавалі ў Малдавіі, сабрана каля 3,8 тысячы тон гародніны і садавіны. У 1977 годзе, працуючы пад дэвізам «60-годдзю Вялікага Кастрычніка — 60 дзенных норм», байцы СБА ўніверсітэта асвоілі 5,5 мільёна рублёў капіталаўкладанняў, пабудавалі 11 школ, 3 бальніцы, 19 жылых дамоў, 17 сельскагаспадарчых ферм, 17 магазінаў і дзесяткі іншых аб'ектаў вытворчага і культурна-бытавога прызначэння. У Малдавіі нашымі студэнтамі было сабрана 4,2 тысячы тон садавіны і гародніны. У перыяд жніва 1977 года атрады ўніверсітэта выступілі з ініцыятывай: «Ураджая юбілейнага года — клопат і ўвага СБА», якая была адобрана ЦК ЛКСМБ і падхоплена ўсімі атрадамі рэспублікі.

У працоўным семестры, прысвечаным 25-годдзю цаліны і 35-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, на важнейшых народнагаспадарчых аб'ектах краіны працавала 2615 студэнтаў БДУ. Імі было асвоена 7 мільёнаў 149 тысяч рублёў капіталаўкладанняў, здадзена ў эксплуатацыю 92 аб'екты вытворчага і культурна-бытавога прызначэння, з іх 15 са студэнцкім Знакам якасці. Будатрадаўцы падалі 25 рацпрапаноў з эканамічным эфектам у 120 тысяч рублёў.

У 1980 годзе байцы студэнцкіх будаўнічых атрадаў Белдзяржуніверсітэта працавалі пад дэвізам «Завяршаю-

чаму году X пяцігодкі — ударны фініш», «60-годдзю Ленінскага камсамола Беларусі — 60 ударных дзён». Імі было асвоена 9 мільёнаў 727 тысяч рублёў капітальных укладанняў. У цяжкі для рэспублікі год з кармамі для жывёлагадоўлі ўдзельнікі працоўнага семестра, студэнты ўніверсітэта, правілі характэрную рысу савецкай моладзі — удзельнічаць у самых адказных, самых патрэбных справах свайго народа. Яны выступілі ў 1980 годзе з ініцыятывай: «Нарыхтоўцы кармоў для грамадскай жывёлагадоўлі — увагу і клопат СБА!», якая была адобрана бюро Мінскага абкома камсамола і падхоплена ўсімі будатрадамі рэспублікі.

Зразумела, мільёны асвоеных рублёў, у пэўнай меры зніжэнне вастрыні праблемы недахопу рабочай сілы, тысячы пабудаваных рукамі студэнтаў дамоў, школ, дзіцячых садоў, цэхаў — красамойны вынік студэнцкай пяцігодкі. Але ёсць і іншы бок дзейнасці будатрадаў, не менш важны. Гэта канцэрты, лекцыі, кнігі, сабраныя для сельскіх школ, і шэфства над «цяжкімі» падлеткамі, сустрэчы і дапамога ветэранам вайны і працы, гэта бескарысная дапамога калгасам і саўгасам ва ўборцы ўраджаю і нарыхтоўцы кармоў, гэта тысячы рублёў, пералічаных у Фонд міру...

У гэты хвалюючы для мяне дзень я не магу не сказаць, што гэта ўзнагарода і атрада, у якім я прапрацаваў 4 гады: 4-ы Салггорскі калійны камбінат, БАМ, Нерунгінская ГРЭС. Ды і ці можна было мне дрэнна працаваць як камандзіру атрада, калі побач са мной былі такія цудоўныя работнікі, як Віктар Зань, Жэня Адамовіч, Мікалай Каліноўскі, Валянцін Голубеў, Міхаіл Кругловіч, Аляксандр Умрэйка, Вольга Грыгаровіч і многія іншыя.

Ці можна забыць, што нашымі рукамі пачата рэстаўрацыя прыгажэйшага помніка гісторыі і архітэктуры ў рэспубліцы — Лідскага замка; што мы ўдзельнічалі ў падрыхтоўцы і здачы ў эксплуатацыю цэха сушкі і цэнтрафугіравання на 4-м калійным. Мы працавалі нароўні з прафесіянальнымі брыгадамі, і выпадала, што перамагалі іх у сацыялістычным спаборніцтве.

Мы ганарымся тым, што ў адзнацы дзяржаўнай камісіяй станцыі Залацінка, як прыгажэйшай станцыі БАМа, ёсць і наша праца. Мы шчаслівыя тым, што калі прыехалі туды ў 1980 годзе, на гэты раз на экскурсію, нас там сустракалі як родных, як

сваіх. І гаварылі нам: «Вы зрабілі вялікую справу. Работы з сярэдняй школы і дзеці з дзіцячага садзіка бязмерна рады, што ў іх растуць бярозы, якія вы пасадзілі, хаця ніхто не верыў, што яны могуць тут прыжыцца».

Нельга забыць нашу працу ў маладым горадзе Сібіры Нерунгры, дзе мы вялі цеплатрасы да жылых дамоў. Мы давалі людзям не толькі цяпло з кацельных і цеплавых станцый, мы аддавалі ім цяпло сваіх рук, сваіх сэрцаў. Мы ганарымся тым, што ў газеце «Советский спорт» паведамлялася аб увядзе ў эксплуатацыю спартыўнага комплексу ў Нерунгры, і большая частка работы была зроблена байцамі СБА імя Ленінскага камсамола Беларусі. Рукамі рабят нашага атрада была закончана абліцоўка 8 буйных мастоў на лініі Тында-Веркакіт, мы ўдзельнічалі ў заключных работах на 2-кіламетровым тунелі ў пасёлку Нагорны. Нам заўсёды радасна ўспамінаць цёплыя сустрэчы з рабочымі будоўляў, нашы лекцыі і канцэрты. На заўсёды застанецца ў памяці сустрэча нашай агітбрыгады з жыхарамі Сібіры — якутамі, камсамольцамі-землякамі 1-га Беларускага атрада імя Кедышкі. Хочацца сказаць сёння: «Дзякуй вам, работнікі, і вы па праву лічыце маю ўзнагароду сваймі!»

У заключэнне дазвольце яшчэ раз падзякаваць нашай партыі і ўраду за гэту высокую адзнаку маёй сціплай працы. Запэўніваю, што ў далейшым маім жыцці я прыкладу ўсе намаганні і веды, каб апрадаць такую высокую ўзнагароду Радзімы.

Потым выступілі ўзнагароджаныя Л. Буцалева і В. Шландыкаў.

Сяброў і калег павіншавалі камандзіра СБА, які выязджае ў гэтым годзе ва Узбекістан, аспірант ФПМ Сяргей Маркаў і камісар будатрада «Стэлуца», другакурсніца механіка - матэматычнага факультэта Ала Дулінец.

Ад імя рэктарата, парткома, грамадскіх арганізацый ўзнагароджаныя павіншавалі сакратар партыйнага камітэта М. Г. Елісееў.

Бурнымі апладысмантамі сустралі прысутныя пісьмо камсамольскай арганізацыі ўніверсітэта ў адрас ЦК КПСС.

...Мітынг закончаны. Байцоў універсітэцкіх будатрадаў чакае чарговая сесія. А праз месяц — ударныя працоўныя будні, раённе ў якіх кожны баец СБА будзе трымаць на тых, чые дасягненні сёння так высока адзначыла Радзіма.

Т. САХАНЧЫК.
В. ШАЧАР (фота).



ЛЕТАПІС БДУ

[Пачатак у №№ 4, 6, 7, 8, 10—22].

1977 год

19 лютага

Мітынг, прысвечаны прысуджэнню ўніверсітэту пераходнага Чырвонага сцяга ЦК КПСС, Савета Міністраў СССР, ВЛКСМ і ЦК ВЛКСМ па выніках Усеаюзнага сацыялістычнага спаборніцтва за паспяховае выкананне заданняў і сацыялістычных абавязальстваў.

Кастрычнік

Мітынг прафесарска-выкладчыцкага саставу, супрацоўнікаў і студэнтаў, прысвечаны прыняццю новай Канстытуцыі СССР.

На гістаку створана школа арганізатараў ваенна-патрыятычнага выхавання.

Універсітэт адзначыў 15-годдзе з пачатку падрыхтоўкі спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй для замежных краін.

1978 год

Люты

Камітэт камсамола фізічнага факультэта шэфствуе над алімпійскім аб'ектам — рэканструкцыяй стадыёна «Дынама».

Сакавік

Прысуджэнне ўніверсітэту другога месца ў грашовай прэміі па выніках Усеаюзнага сацыялістычнага спаборніцтва калектываў вышэйшых навучальных устаноў за павышэнне эфектыўнасці вытворчасці, якасці работы, паспяховае выкананне народнагаспадарчага плана 1977 года.

Красавік

Вакальна-інструментальны ансамбль «Універсітэт» філалагічнага факультэта стаў лаўрэатам фестывалю «Палітычная песня-78», які праходзіў у г. Ерэване.

Чэрвень

Уручэнне Беларускаму ўніверсітэту в'етнамскага ордэна Дружбы за вялікія заслугі ў падрыхтоўцы спецыялістаў для народнай гаспадаркі СРВ.

Створаны першы камуністычны студэнцкі атрад для работы на будаўніцтве помніка Аляксандру Матросаву ў в. Чарнушкі Пскоўскай вобласці.

Універсітэт прызнаны пераможцай сацыялістычнага спаборніцтва па развіццю масавай фізкультурнай работы і высокага спартыўнага майстэрства сярод ВНУ краіны і ўзнагароджаны пераходным Чырвоным сцягам.

15 верасня

Рэктарам ўніверсітэта назначаны віцэ-прэзідэнт АН БССР акадэмік У. А. Белы.

27 кастрычніка

Першая партыйная канферэнцыя ва ўніверсітэце. У рабоце яе ўдзельнічала больш 500 дэлегатаў.

Кастрычнік

У сувязі са 100-годдзем з дня нараджэння акадэміка У. І. Пічэты праведзены Пічэўскай чытанні, якія сталі традыцыйнымі.

[Працяг будзе].

● З НАШЫХ АРХІВАЎ

Калі б сесію здавалі...

АСТАП БЭНДЭР

Астас зазірнуў у білет, закінуў нагу на нагу і весела паглядзеў у сумленныя вочы экзаменатара.

— Адзін мой знаёмы, што характэрна, таксама некалі здаваў экзамены... Цяпер ў Акадэміі навук працуе... Дворнікам...

— Вельмі цікава, — экзаменатар ветліва кашлянуў у насоўку. — Ну, а што вы можаце сказаць па першаму пытанню?

— Мабыць, тое ж самае, што некалі сябар майго далёкага дзяцінства Коля Остэн-Бакен сяброўцы майго ж дзяцінства польскай прыгажуні Інзе Зайонц у момант іх знаёмства: «Які пасаж!»

— Пераходзьце да другога пытання.

«Лёд крануўся! — падумаў вялікі камбінатар, з пашчотай паглядзеўшы на экзаменатара. — Камандаваць парадам буду я!»

ШЦІРЛІЦ

Інфармацыя да роздому: па-першае, выдатніца Каця сядзіць на тры сталы наперадзе. Так што нічым дапамагчы не зможа. Па-другое, сусед па сталу Шэленберг даўно ўжо сядзіць пад «каўпаком» у экзаменатара Мюлера, які, напэўна, нешта ведае пра шпаргалкі ў левай кішэні Шэленберга. Патрэба, да выкліку да стала экзаменатара засталася толькі семнаццаць імгненняў...

● СЕСІЯ



ХРОНІКА

У СВЕЦЕ
ВЫНАХОДНІЦТВАЎ

Арыгінальны спосаб захавання рэактываў прыдумаў работнік забеспячэння А. Хрысцін. Калі хто-небудзь у яго адсутнасць адчыніць дзверы склада, то запаліцца бікфордаў шнур і праз некалькі секунд злучыцца апывецца ў эпіцэнтры невялікага ядзернага выбуху.

ІХ НОРАВЫ

Яшчэ адну ананімку з патрабаваннем на месца ў інтэрнаце і пагрозамі напісаў у дэканат студэнт Пятроў.

НАВУКА І ЖЫЦЦЕ

Новае хімічнае злучэнне атрымаў кандыдат хімічных навук М. Селязнёў. Гэта было ўстаноўлена пасля параўнання з дасланым з Масквы аднолькавым рэактывам.

ДАРОМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ВРЕМЯ СОМНОЮ
ТРАТИЛИ...



● ФАНТАСТЫКА

Кантакт? Ёсць кантакт!

Было цёмна. Было ціха. Дарожка ад месяцавага святла бегла праз балацэвіну.

Шматразова перасякаючы гэтую дарожку, прываднілася, хутчэй нават прыбалоцілася нешта неапазнанае, нешта талеркападобнае. Звякнула, свіснула, задрыжэла, і паявіліся Яны — зялёныя прышэльцы.

Пахла вясною. З трэскам распускаліся пупышкі. Пачало віднець.

Мітынг з прышэльцамі. Прывітанні, невялікія прамовы з падрэдкавымі перакладам і міжрадкавымі намікамі, тосты.

Прышэльцы выхваляюцца, дэманструюць дасягненні: спе-

нігіляцыя — антыгравітацыя, цуда-кіберы, тэрмасінтэз.

Мясцовыя з захапленнем квакаюць, скачуць з купіны на купіну. Яны дэманструюць поспехі ў чыстых навук: апісваюць у працяглым палёце доказы тэарэмы Ферма прырэднімі канечнасцямі. Абодва бакі ў захапленні. Дамаўляюцца аб супрацоўніцтве. Прышэльцы адлятаюць.

Канчаткова развіднелася. («Жабы штосьці расквакаліся. Будзе навалніца», — падумаў студэнт Сідараў і разгарнуў канспект па тэорыі кантакту з іншопланетнымі цывілізацыямі. Хутка экзамен.

АБ'ЯВЫ


1. ТЭРМІНОВА ПРАДА-ЕЦЦА ПОЎНЫ ЗБОР ШКОЛЬНЫХ САЧЫНЕННЯЎ НА ФОТАЗДЫМКАХ.

2. АБМЯНЯЮ ДЗВЕ КНІГІ А. ДЗЮМА У ВЫДАТНЫМ СТАНЕ НА ЛЮБУЮ АШЧАДНУЮ КНІЖКУ З БЯГУЧЫМ РАХУНКАМ У 80 РУБЛЕЎ.



Аспирин — мастер-тюфачник
Бретёр — парикмахер.
Велюр — приказ
Каратист — электромонтёр-бракодел

● ЗАКУТОК ЛІФТА




Што б гэта значыла!..



ЧАРГОВАЙ СЕСІІ ДАЧАКАЎСЯ І ЛІРЫЧНА-ІРАНІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ. ЛЯЦЯЦЬ ПУХ І ПЕР'Е НА ЗАЛІКАХ І ЭКЗАМЕНАХ. ХТО-НІ ХТО УЗБРОЎСЯ ВЯДОМЫМІ ВЫНАХОДНІЦТВАМІ А. БЭНДЭРА І АНАЛІТЫКАЙ ШЦІРЛІЦА, АЛЕ СУЧАСНЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ ІМІ НЕ ПРАВЯДЗЕШ — У ТЫЯ ЛЕГЕНДАРНЫЯ ЧАСЫ ЯНЫ САМІ БЫЛІ СТУДЭНТАМІ. ТАМУ КАНТАКТ З ІНШЫМІ ЦЫВІЛІЗАЦЫЯМІ ШУКАЕ ПАЧЫНАЮЧЫ ДАСЛЕДЧЫК А. ВАЎЧОНАК.

МАЛЮНКІ У ТЭМАТЫЧНЫ ВЫПУСК ЛІФТА ДАСЛАЎ Я. БУЛАВА, ЗДЫМАК — А. СТАДУБ. ЗА УСЁ АСТАТНЯЕ АДПАВЕДНАЯ АДЗНАКА БУДЗЕ ПАСТАВЛЕНА У ЗАЛІКОЎКУ С. ЛЫСКАЎЦА.

● ЛІФЦЁРСКАЯ



Думајце, не думајце...

● ДЭТЭКТЫЎ

СПАКОЙНА!

У дзверы настойліва пастукалі.

— Хто там! — сонна прамармытаў чацвёртакурснік Ягор Засекін.

— Гаргаз! — ласкава паведамілі за дзвярыма.

«Цікава», — падумаў пра сябе Засекін і ляніва ўстаў. Разгроб смечце пад нагамі і асцярожна, каб не разбудзіць сяброў, прабраўся да дзвярэй. Дастаў з кішэні стамеску, малаток і некалькімі ўпэўненымі ўдарамі адчыніў дзверы.

— Спакойна! — раптам грывнула нечаканая каманда, і ў пакой ўварваліся шасцёра ў масках.

— Усім заставацца на сваіх месцах! — загадаў адзін з іх у чорным скураным пінжаку.

«Главар», — мільганула ў галаве Засекіна.

— Фауст і Спіца! Усё ад акна да сярэдзіны. Сыч і Джон — шафы і антрэсолі, астатняе бяру на сябе, — главар закатаў рукавы і, кінуўшы нядобры позірк на Засекіна, дадаў:

— А ты на койку, рукі за галаву, ногі пад сябе і каб ні гу. З намі жарты дрэнныя! Засекін паслухмяна кінуў галавою і заняў сваё месца.

Праз паўгадзіны ўсё было зроблена. Вокны ззялі, падло-



га была вымыта і начышчана, шафы радавалі вока, у дзвярах блішчэў новы імпартны замок, са сцен глядзелі партрэты вядомых кіназорак і спевакоў.

— Усё! Разыходзімся па аднаму, — скамандаваў главар сваім саўдзельнікам і грозна папярэдзіў Засекіна:

— Аб тым, што тут было, нікому. Інакш...

Ён не дагаварыў і, ускінуўшы на плечы два мяхі са смечцем, знік.

Ягор Засекін яшчэ доўга не мог зварухнуцца з месца. І толькі калі лёгкі вясновы ветрык крануўся прыгожых кветак, пакінутых невядомымі, ён нечакана зразумеў, што ўсё гэта справы студсавета, які чакае сёння сур'ёзную праверку ў інтэрнаце.

**БЕЛАРУСКИ
УНИВЕРСИТЕТ**

Ордэна Працоўнага Чырвонага
Сцяга друкарня выдавецтва ЦК
КПБ.

11 чэрвеня 1981 г.
АТ 02321 Заказ 996.



220080 МІНСК-80, УНІВЕРСІ-
ТЭЦКІ ГАРАДОК, ГЕАГРАФІЧ-
НЫ КОРПУС, п. 14.
ТЭЛЕФОН 20-68-27.

Рэдактар

В. П. ВАРАБ'ЕЎ